

Віктар ЖЫБУЛЬ,  
кандыдат філалагічных навук

## ЯН СКРЫГАН: ЖЫЩЁ ПАСЛЯ ЖЫЩЦЯ

**Фоталетапіс з хатняга архіва Яна Скрыгана:** Шляхі, час, сустрэчы, імгненні гісторыі, старонкі жыцця ў рэтраспектыўным аглядзе. XX стагоддзе / уклад., прадм., камент. Г. Скрыган. – Мінск: Кнігазбор, 2020. – 240 с.

Мне, супрацоўніку архіва-музея, часам даводзіцца чуць тужлівия гісторыі пра тое, як нядайна нашчадкі некаторых вядомых людзей стаўящца да асабістых архіваў сваіх продкаў – захоўваюць у сырых гаражах або падвалах з пацукамі. А то, бывае, увогуле выносяць каштоўныя для гісторыі рукапісы на сметнік ці паліяць на вогнішчы. На шчасце, нямала і адваротных прыкладаў – калі сямейны архіў захоўваецца ў парадку, акуратна раскладзены на паліцах па альбомах і папках. Ну, і зусім беспрэцэдэнтны, унікальны выпадак дэманструе нам шыкоўнае выданне, што нядайна ўбачыла свет, – “Фоталетапіс з хатняга архіва Яна Скрыгана”. Назва не падманвае: дачка вядомага пісьменніка Галіна Скрыган сапраўды сабрала, уклала і адкаментавала бадай увесь хатні фотаархіў. Нават не толькі фотаархіў, а, кажучы больш дакладна, – збор выяўленчых матэрыялаў. Ёсць у канцы і невялікая тэкставая частка: разважанні Яна Скрыгана па пытаннях мовы і літаратуры, “дадумкі з запісных кніжак”, адказы на анкеты, цытаты з дзённікаў, выказванні іншых літаратаў пра Я. Скрыгана... І такі “Эпілог” там не выглядае залішнім – многія занатоўкі пісьменніка гучаць па-сапраўднаму афарыстычна, а часам парадаксальна: “...думкі – самае страшнае злачынства. Іх можна талкаваць як хочаць” або “Калі ўмееш гаварыць пра сваё, значыць умееши

зачапіць кожнага” (с. 206). Але галоўнае слова ў выданні даецца выявам, бо ў пэўных выпадках яны здольныя прамовіць выразней за слова.

Жыщёвы і творчы шлях Яна Скрыгана (16 лістапада 1905 г., в. Труханавічы Капыльскага раёна – 18 верасня 1992 г., Мінск) прадстаўлены тут не адной сотняй фотаздымкаў – ад бурлівай літаратурнай маладосці 1920-х да апошніх гадоў жыцця, калі пісьменнік падводзіў вынікі зробленага за свой век. Больш за астатнія спыняе на сабе ўвагу, напэўна, самы першы здымак – з I Усебеларускага з’езда пісьменнікаў “Маладняка” (1925), з 70 удзельнікамі. Ідэнтыфікація ўсіх прысутных на ім асобаў – даўняя мара гісторыкаў і літаратуразнаўцаў. Асабіста мне даводзілася бачыць гэтае фота ў архівах іншых пісьменнікаў – з рознымі варыянтамі расшыфроўкі сфатаграфаваных на адвароце. Зазвычай спробы “узгадаць тых, хто памятаеца” рабіліся ўжо праз шмат гадоў, таму такія расшыфроўкі не пазбаўлены недакладнасцяў. Ёсць яны і ў Яна Скрыгана. Але ў кім ён да-кладна памыліцца не мог – гэта ў сваіх паплечніках па Слуцкай і Палацкай філіях “Маладняка”. Таму да ліку распазнаных на здымку асоб можна ціпер дадаць паэта Апанаса Атаву, празаіка Макара Грашчанку, педагога Івана Шчаснага...

Са старонак альбома на нас глядзіць розны Ян Скрыган: і “афіцыйны”, у звыклым гарнітуры з гальштукам, і “неафіцыйны”, а часам нават і “нефармальны”. Гартаючы альбом, маём магчымасць назіраць творцу ў кампаніі калег па пяры, у сямейным коле, у працоўным кабінцы, у творчых падарожжах па прасторах тагачаснага СССР, на пісьменніцкіх з’ездах, літаратурных сустрэчах. Аўтар многіх здымкаў – вядомы фотограф Уладзімір Крук, шматгадовы супрацоўнік газеты “Літаратура і мастацтва”. Жывыя і каларытныя фота атрымаліся, дзе Ян Скрыган вывучае інструкцыю на бабруйскай швейнай фабрыцы, стаіць ля штурвала цеплахода або пра нешта задумаўся над тазікам з яблы-



Члены рэдкалегіі акруговай газеты “Чырвоная Полаччына”: Сцяпан Сямашка (рэдактар), Паўлюк Шукайла (сябра рэдкалегіі), Пятрусь Броўка (адказны сакратар), Янка Відук (Ян Скрыган, стыльрэдактар). Палац. 1927 г.


камі. На адным здымку бачым дзіўнаватую, але не пазбаўленую прывабнасці кабету ў пярэс-тym сарафане, якая нечакана аказваецца... пе-раапранутым Янам Скрыганом! Падобна, што прыхаваная цяга да жартаў і эксперыmentaў не пакідала пісьменніка праз усё жыццё.

У раздзеле “Фота дзеячаў літаратуры і ма-стацтва. Фота сяброў” са здымкаў глядзяць тыя, каго Ян Скрыган асабіста ведаў, пра каго пі-саў ва ўспамінах, а ўспаміны – гэта ўсё ж вялікі складнік у творчай спадчыне майстра слова. Вы-ключэнне – выявы дауніх класікаў Францішка Багушэвіча і Максіма Багдановіча, што сярод іншых таксама захаваліся ў архіве пісьменніка.

Крыху нязвыкла ў альбоме (калі ўспрымаць яго як традыцыйны фотаальбом) глядзяцца раз-дзелы “Запрашэнні на мерапрыемствы” і “Імёны, застылія ў часе”, куды ўвайшлі запрашальнія білеты, якія Ян Скрыган атрымліваў цягам не-калькіх дзесяцігоддзяў. Тут сабрана літаральна ўсё: ад мандатаў дэлегатаў з’ездаў Саюза пісьмен-нікаў і пропускаў на святкаванні гадавін рэва-люцыі да запрашэнняў на сяброўскія вячёры ў рэстаранах. Другі з названых раздзелаў складі запрашальнікі на імпрэзы ў гонар пэўных вядо-мых асоб – пераважна пісьменнікаў, большасць з якіх – сучаснікі і сябры Яна Скрыгана. Калісці такія запрашальнікі выдаваліся накладам у не-калькі сотняў, часам нават і тысячу асобнікаў, а сёння гэта рарытэты. Ну дзе мы яшчэ пабачым усё гэта разам пад адной вокладкай?

Документы дапамагаюць адчуць атмасферу лі-таратурнага асяроддзя савецкай эпохі. Той эпохі, якая ад пачатку і да канца праішла на вачах Яна Скрыгана і якую ён перажыў усяго на адзін год. І ўсцешвае, што ён дажыў да таго часу, калі можна было адкрыта казаць пра злачынствы сталін-скага рэжыму (ахвярай якога быў і сам) і ладзіць літаратурна-мастакія вечарыны памяці ахвяр сталінізму. На запрашэнні на адну з такіх вечары-наў (9 сакавіка 1989 г.) надрукаваны апошні верш Міхася Чарота “Прысяга”, напісаны ім на сцяне турэмнай камеры нездадўга да расстрэлу, – зна-кавы для ўсяго працэсу вяртання імёнаў рэпрэса-ваных пісьменнікаў і іх творчай спадчыны.

З архівазнаўчага гледзішча найбольш цікавыя і каштоўныя, мабыць, тыя запрашэнні, на якіх Ян Скрыган пакінуў сваёй рукой нейкія запісы, пазна-кі. На адным з іх пісьменнік, напрыклад, выпісаў у слупок варыянты націскаў у некаторых словах: “Прахор – Прохар, Сідор – Сідар, зайцоў – зайцаў, цыганоў – цыганаў, католікоў – католікаў, каишто-ноў – каиштанаў, палякоў – палякаў, халатоў – хал-латоў”. Яшчэ на адным можна разгледзець любоў-на, мілосны, цукерня, несамавіты – самавіты... Вя-домая любоў Яна Скрыгана да слова, яго асаблівая ўвага да гучання роднай мовы правілася і тут.



**Ян Скрыган –  
рэзум над  
дарам прыроды.  
Мінск. 1970-я гг.**

Дарэчы, месца ў альбоме знайшлося і адска-наваным рукапісам празаіка, па якіх можна мерка-ваць пра яго почырк і манеру пісання, і дароўным аўтографам на кнігах, адрасаваных як самому Яну Аляксеевічу, так і яго дачцэ Галіне Іванаўне.


Шмат старонак прысвечана ўшанаванню па-мяці пісьменніка, што выглядае тут натуральным для кантэксту (у тым ліку сучаснага), які ствара-еца вакол асобы Яна Скрыгана. Бо на вечарынах памяці звычайна выступаюць або тыя, хто асабіс-та ведаў нябожчыка, або людзі неабыякавыя да яго асобы і творчасці. Асабліва падрабязна – най-перш дзяякуючы тэхнічным магчымасцям – ад-люстраваны імпрэзы апошніх гадоў. Напрыклад, святкаванне 105-годдзя з дня нараджэння ў музеі Заира Азгура займае ў альбоме амаль 5 старонак. Дзяякуючы дачынай клапатлівасці ўкладальніцы, яе грунтоўным подпісам такія фотасправаздачы выглядаюць не сухімі-рэпартажнымі, а напоўнен-нымі нейкай асаблівай сямейнай цеплынёй, лю-боўю да бліzkага і дарагога чалавека.

І хоць галоўны герой выдання, безумоўна, Ян Скрыган, альбом атрымаўся прысвечаным не толькі яму, але і ўсёй сям'і – з яе ў чымсьці звы-чайнай, а ў чымсьці пакручастай, поўнай нечака-нных паваротаў, гісторыяй. Разумееш, што ўсе здымкі сваякоў, іх сустрэч тут невыпадковыя.

...Пасля беспадстаўнага арышту ў 1936 г. пісьменнік «...больш ніколі не ўбачыць ні сваёй любай жонкі Ліны, ні свайго сына Севы, які на-радзіўся 29.05.1937, калі Ян Скрыган пакутаваў у турэмных засценках.

Аднак сын Сева і ягоная маці Галіна Скрыган выжылі, прайшоўшы праз свае кругі пекла.

27.07.1963 Ян Скрыган неспадзявана атрымаў фота ад свайго сына, які жыў у Германіі разам з



**Ян Скрыган на адпачынку з жонкай Ганнай і дачкой Галінай, справа Алеся Пальчэўскі. Дубулты (Латвія). 1959 г.**

маци і бабуляй, з душэўным подпісам: “Дорогому отцу от сына Всеходода”» (с. 69).

Тут можна было б дадаць: вырашыўши, што Ян загінуў, Галіна Скрыган выйшла замуж за пэта-эмігранта Рыгора Казака (Крушыну), але гэта ўжо іншая гісторыя, для іншага фотаальбома... А Ян Скрыган, доўгі час нічога не ведаючы пра лёс сям'і, таксама ажаніўся другі раз. Ад гэтага шлюбу нарадзілася дачка, якую назвалі Галінай – у фотаальбоме бачым сямейныя здымкі пісьменніка, зробленыя ў 1949 г. у эстонскім горадзе Ківілі. Гэта быў досыць кароткі перыяд вольнага, хоць і ў баку ад радзімы, жыцця: неўзабаве Ян Скрыган быў арыштаваны зноў...

Так што дзяякуючы альбому мы можам прасачыць сямейную гісторыю Скрыганоў і па лініі сына Усевалада (Эвальда), і па лініі дачкі Галіны. Пісьменнік усё жыццё марыў пабачыцца з сынам, але, на жаль, такой магчымасці яму не выпала. Ягоную мару ажыццяўлі нашчадкі: сваякі ў Нямеччыне наведалі спачатку ўнук Я. Скрыгана Ясь у 2002 г., а потым і дачка Галіна ў 2007 г. Сёння абодва сыны Галіны Скрыган і самі жывуть з сем'ямі за мяжой, але здымкі не пакідаюць сумневу: хоць Скрыганоў і раскідала па свеце, яны пры гэтым застаюцца дружнай сям'ёй. Больш за тое, яны трymаюць сувязь і з нашчадкамі іншых дзеячаў літаратуры, пра што сведчыць цэлы раздзел “Дружбу працягваюць дзецы пісьменнікаў”: разам з Галінай Скрыган на здымках можна ўбачыць Наталлю Адамовіч, Таццяну Грахоўскую, Таццяну Зарыцкую, Людмілу Карпаву, Вікторью Навуменку, Наталлю Семашкевіч (Брыль)...

Міжволі напрошваюцца думкі і пра нейкі мас-тацкі ген, што яднае род Скрыганоў: сын пісьменніка Усевалад меў талент мастака-жывапісца, рабіў падарожныя замалёўкі, ствараў пейзажы і нацюрморты. Ад каго гэта? Можа, ад бабулі, якая “праз

имат гадоў па памяці зрабіла замалёўку дома, дзе жылі Сева, жонка Яна Скрыгана Галіна і бабуля пасля арышту Яна Скрыгана” (с. 78)? Дачка Галіна – музыказнаўца, сама няблага спявае (у альбоме ёсць здымкі яе дуэта з салістам гурта “Vuraj” Сяргеем Доўгушавым). Але найбольшых поспехаў у музыцы дасягнуў унук Ян – вядомы гітарыст-віртуоз, лаўрэат міжнародных конкурсаў.

Вельмі імпануе і яшчэ адна сямейная рыса Скрыганоў – імкненне захаваць памяць пра вядомага сваяка-пісьменніка. Яны актыўна ўдзельнічаюць у прысвечаных яму мерапрыемствах, здзяйсняюць сапраўдныя паломніцтвы ў мясціны, звязаныя з біяграфіяй Яна Скрыгана – ці гэта родная вёска Труханавічы на Капыльшчыне, ці аграгарадок Камень (дзе ў школьнім музеі працуе экспазіцыя, прысвечаная пісьменніку), ці ўжо згаданы эстонскі Ківілі. І не проста паломніцтвы. У подпісах да здымкаў, напрыклад, чытаєм: “Старэйши ўнук пісьменніка Юрась Скрыган плануе на гэтай зямлі рэстаўрацаць і аднавіць родавую сядзібу Скрыганоў” (с. 111).

Добра, калі сваякі таленавітага чалавека – не проста сваякі, а зберагальнікі памяці пра яго. Гэтыя людзі па-сапраўднаму шануюць сямейную гісторыю. Нятледзячы на лёгкія нараканні некаторых спецыялістаў: “А чаму нашчадкі Яна Скрыгана не здаюць яго спадчыну на дзяржаўнае захаванне ў архіў?” – можна быць упэўненымі: нашчадкі Яна Скрыгана не толькі нічога не спаляюць і не выкінуць, а наадварот, беражліва захаваюць, сістэматызуюць, выдадуць, а потым яшчэ і ўрачыста презентуюць! (Ну хіба што ў некаторых выпадках не зашкодзіла б кансультацыя спецыялістаў.) І выданне альбома тут – толькі адзін з прыкладаў. Нагадаем, што Галіна Скрыган – укладальніца трох кніг Яна Скрыгана (“Выбранныя творы”, 2005, разам з К. Цвіркам; “Сэрцу горкая далячынь: дзённікі”, 2013; “Добра, што я іх ведаў: аб часе, падзеях, людзях”, 2014) і дзвюх кніг успамінаў пра яго (“Слова пра Яна Скрыгана”, 2005; “Ян Скрыган ва ўспамінах”, 2010), руплівая папулярныя бацькаўскай творчасці, якая зрабіла вялікі ўнёсак у літаратурную, а цяпер яшчэ і ў візуальную скрыганину (за апошнія слова мы ўдзячныя Сяргею Грахоўскуму, аўтару аднайменнага нарыса).

Акрамя больш шчыльнага знаёмства з асобай Яна Скрыгана і яго сям'ёй, альбом пакідае нам і пытанні больш агульныя – якія датычачца, напэўна, кожнага: ці добра мы ведаєм сваю сямейную гісторыю? Ці не забываємся пра блізкіх і больш далёкіх сваякоў? Ці шануем сямейныя рэліквіі? Добра будзе, калі гэтае выданне падштурхне каго-небудзь перагледзеца уласны сямейны архіў і ўзгадаець тых, кім можна ганарыцца, чыё жыццё можа стаць у чымсьці прыкладам...